

У лістападзе зборная згуляе з Аманам
Трэнерскі штаб нацыянальнай каманды вызначыўся з супернікам, з якім правядзе таварыскі матч падчас міжнароднага «акна», 17 лістапада.

27 кастрычніка
1557 год — каралём Жыгімонтам II Аугустам выдадзены «ясныя статуты». Гэта былі першы падобны дакумент на славянскай мове.

1984 год — уведзена ў строй Байкала-Амурская магістраль.
«Той, хто хлусіць, не адыдае сабе справадчыцы ў цяжкай сваёй задачы, бо яму трэба будзе яшчэ разоў дваццаць сесціць, каб падтрымаць сваю першую ману».

СУМЕСНЫ ўВАХОД У ХАТУ

Вельмі вялікае значэнне надавалася першаму сумеснаму ўваходу маладых у хату. Бацькі сустракалі маладых ля парога. Уваход у рэстаран ці сталовую не можа заманіць парог роднай хаты і не можа быць месцам для выканання сакральнага рытуальнага дзеяння.

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.

Уважнемся!

Мы ўчора на шашлык ездзілі. Але грошай на мяса не было. Таму ўзялі толькі гарэлку.

Ноч, стук у дзверы. Трывожны жаночы голас:
— Хто там?
— Паручнік Ржэўскі, мадам!

— Зноў будзеце гадасці казакі і да мяне заліцацца?

Народны магачоны сродак: дзве рэдзкі, баціне шчэўра, папараці і лісце ядлоўцу здрабніць і выціць восем куфляў яваі.

РУП «ВИТЕБСКИЙ ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ЦЕНКИ»

Извещает о проведении повторного аукциона по продаже имущества ОАО «Витебскмбель»

Лот: Производственное здание Цех № 1 площ. 6210,0 кв.м, производственное здание Цех № 2 площ. 11560,8 кв.м, производственное здание «Сушилка» площ. 764,6 кв.м, производственное здание «Механические мастерские» площ. 294,7 кв.м, склад РГТ площ. 107,5 кв.м, производственное здание лесопильного цеха площ. 1077,8 кв.м, склад-сарай сухих мебельных заготовок площ. 467,4 кв.м, здание КНС площ. 45,4 кв.м, здание гаража площ. 315,3 кв.м, склад-сарай сырых мебельных заготовок площ. 379,7 кв.м, производственное здание «Обойный цех» площ. 2583,6 кв.м, здание меллунтка площ. 378,0 кв.м, здание административно-бытовое площ. 623,0 кв.м, производственное здание энергоблока площ. 1022,0 кв.м, производственное здание «Энергоцех» площ. 161,0 кв.м, здание котельной площ. 1089,8 кв.м, 7/25 доли капитального строения (малого гаража) площ. 222,3 кв.м, эстакада площ. 84,0 кв.м, здание насосной площ. 35,5 кв.м, внутриводоочные сети электроснабжения протяженностью 4734,0 м, внеплощадочные сети электроснабжения протяженностью 1700,0 м, наружный водопровод протяженностью 739,2 м, канализационно-ливневая сеть протяженностью 1162,9 м, хозяйственно-бытовая канализационная сеть протяженностью 1928,6 м, трубопровод тепловой сети протяженностью 1588,5 м, трубопровод горячего водоснабжения пл. 922,8 кв.м, трубопровод тепловой сети протяженностью 284,2 м, сеть технологических трубопроводов протяженностью 952,1 м, строительные материалы, использованные на возведение следующих объектов: здания склада, здания неустановленного назначения (бытовки), здания котельной (переоборудование склада ЛВЖ), хлораторных, очистных сооружений, сооружения неустановленного назначения (очистное сооружение), сооружения для сбора мусора, противопожарного водоема, пожарного резервуара, наружной сети освещения и ограждения железобетонного и прочие основные средства и товарно-материальные ценности ОАО «Витебскмбель» (перечень опубликован на сайте www.Ocenka.by), начальная цена продажи с учетом НДС 9 770 093 345 рублей. Имущество расположено по адресу: Витебск, ул. Ак. Павлова, 48. Для обслуживания вышеуказанных объектов недвижимости выделены земельные участки общ. площ. 7,6204 га. С техническими характеристиками объектов можно ознакомиться у Организатора торгов и Продавца.

Официальное извещение опубликовано в Бюллетене «Конкурсные торги в Беларуси и за рубежом» от 06.10.2009 года № 37. Аукцион состоится 26 ноября 2010 года в 10.00 по адресу: Витебск, ул. Свидицкого, 4. Заявления принимаются в рабочие дни по 25.11.2010 (включительно) с 8.00 до 17.00 по адресу: Витебск, ул. Свидицкого, 4. Заключительная регистрация участников проводится в день проведения аукциона с 09.30 до 10.00 по месту проведения аукционных торгов. Дополнительную информацию можно узнать у Организатора аукциона: 8 (0212) 435 435; 8 (029) 591 00 02; www.Ocenka.by

ОАО «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ. Н. ГАСТЕЛЛО», 220073, Г. МИНСК, УЛ. ПИНСКАЯ, 18

Извещению о созыве внеочередного общего собрания акционеров. Собрание состоится 8 ноября 2010 г. в 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Пинская, 18, актовый зал Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров ОАО «Экспериментальный завод им. Н. Гастелло» и избрании члена Совета директоров. 2. О приобретении ОАО «Экспериментальный завод им. Н. Гастелло» акций, им выпущенных.

С информаций (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению собрания, акционеры могут ознакомиться ежедневно (кроме субботы и воскресенья), начиная с 1 ноября 2010 г. в отделе кадров Общества с 9.00 до 16.00, а в день проведения собрания — по месту его проведения. Совет директоров ОАО «Экспериментальный завод им. Н. Гастелло» УНП 100010116

ШЫК ПА-ПОЛЬСКУ

1500 касцюмаў дзеля аднаго канцэрта: Польскі дзяржаўны ансамбль танца «Мазоўша» ва ўсім бляску
Выступленне польскага ансамбля «Мазоўша», якое адбудзецца 27 кастрычніка ў Палацы Рэспублікі, абядае быць шыкоўным відэа-вышчам. Бо ансамбль — гэта 100 артыстаў, за якімі ездзіць 8 тон багажу. І выступленне ітрыгуе ўжо тым, што дае магчымасць паглядзець на шыкоўныя касцюмы. Падчас канцэрта кожны танцор мяняе касцюмы 7-9 разоў, прычым на гэта ідзе ўсяго пару хвілін. Ансамбль, які стаў лідарам польскай культуры, выступае ў Мінску больш чым праз 30 гадоў.

Яны выступалі па ўсім свеце. Іх гледачамі былі каралеўскія асобы, прэзідэнты, іх віталі Генеральны сакратар ААН і Папа Рымскі Іаан Павел Другі. Беларускія гледачы могуць папоўніць спіс шагоўнай публікі славутага калектыву, які лічыцца адным з унікальных — з пункта гледжання рэпертуару і аўтэнтычнасці.

Анасамбль, які быў заснаваны яшчэ ў 1948 годзе прафесарам Тадэвушам Сігетынскім, ставіў перад сабой задачу паказаць польскае фальклор, яго багацце і прыгажосць. Ён марыў яшчэ ў акупацыйнай Польшчы, што некалі здолее паказаць магутны польскі дух, які жыве ў песні. І ажыццявіў сваю мару з дапамогай усёй краіны. У першы склад трупы ўвайшлі таленавітыя маладыя ўдзельнікі — прафесар правёў тэды сур'ёзны кастынг, праглядаўшы 5000 хлопчыкаў і дзяўчынак па ўсёй краіне, а ў труп узяў 180 чалавек з цудоўнымі галасамі, — спевакоў, якія могуць і танчыць.

Да сённяшніх дзён гэта адна з адметнасцяў калектыву — танцоры, якія спяваюць, і спявачы, якія танчюць. Рэпертуар ансамбля складалі народныя песні і танцы розных рэгіёнаў Польшчы. Але разныя, якая падкрэсліла маса, сталі касцюмы. Касцюмы, якімі карысталіся артысты ансамбля дагэтуль, самі па сабе з'яўляюцца каштоўнай калекцыяй. На рукавах блузак навазда пазначаны даты і стварэння, некаторым больш за 100 гадоў. Старадаўня галаўныя ўборы ды сястрычаныя паёсы — шык, які па нашых мерках быў бы варты музея... Гадамі збіраліся гэтыя касцюмы, якія з'яўляюцца ўзоруамі святочнай народнай вопраткі.

Але было б дзіўна, каб ансамбль, які праехаў 50 краін свету, віць заслон «бубкам» было магчыма яшчэ ў сярэдзіне 2000-х. Але па гэтым пытанні ўзніклі непаразумеўні з іншымі зацікаўленымі ведамствамі.

Гэта праблема сапраўды сур'ёзная і адна з прырытэтных. Калі рэгулярна ўжываць опію, саматунах вырабляюць з насення маку, тэрмін жыцця такога наркамана — ад двух да пяці гадоў, — распадае Дамітрый МАДЗВЕДЗЕУ, оперулаўнаважны па асабіва важных справах упраўлення па наркакантролі і супрацьдзеянні гандлю людзьмі МУС Беларусі. — Першая інфармацыя пра «бубкі» з'явілася з канца 2004 года. Мы адразу ж пачалі гучна заяўляць пра праблему, зварыталі ў разнастайныя органы ўлады. Есць думка, што калі справа звязана з наркатыкамі, то вырашыць яе зольняць толькі ў міліцыі.

На халь, гэта не так, гэта агітупная праблема. Штараг органу павінен быць зацікаўлены ў яе вырашэнні. Не ведаю, чаму так доўга нашы прапавоны не маглі пачуць, але толькі з гэтага года мы дабіліся станоўчых змен. Не скарэ, што насенню маку гандлявалі на рынках, на вагу. Нават мякхамі закуплялі для далейшай рэалізацыі. Як вы ведаеце, з 26 ліпеня гэтага года ўступілі ў сілу новыя правылі гандлю макам. Сёння па законе прадавец насення можа толькі ў пакетах, вага якіх павіна быць не большай за 200 грамаў. Мак павінен быць расфасаваны афіцыйнымі вытворцамі або юрыдычнымі асобамі, якія маюць сертыфікат адпаведнасці на серыійнае вытворчасць. Такім чынам мы паспрабавалі абмежаваць распаўсюджванне маку і далейшае яго выкарыстанне для прыгатавання наркатыку.

— Дамітрый Анацольевіч, ты не менш наркатычнае насенне маку па-ранейшаму прадаецца. Гэтых мераў недастаткова. — Я хачу патлумачыць, што само насенне маку не ўнесена ў распаўсюджанні пералік наркатычных сродкаў. Іх абарот не забаронены. Пераносіць насенне, гандляваць ім магчыма, крывамаля адказнасці за гэта не прадугледжана. Праведзеныя даследаванні паказалі, што само насенне маку, ўтрымлівае алкалоіды опію ў мізэрнай колькасці, як, напрыклад, да 54-гадовага беспарадоўнага з в. Блювінчы (Брэсцкі раён) зазірнуў 26-гадовай госяк. Калі выпілі, успыхнуў скандал, і гаспадар, схваціўшы палку, прамавай госяк лоу. Пацярпелы апынуўся ў бальніцы, а з гаспадаром будучы разбірацца следчыя.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

ФИЛИАЛ «ЦЕНТР БЕЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» ИЗВЕЩАЕТ: 04 ноября 2010 г. в 15.00 СОСТОЯТСЯ

ОТКРЫТЫЕ АУКЦИОННЫЕ ТОРГИ по продаже незавершенного строительства комплекса зданий и сооружений, расположенного в г. Бобруйск, по ул. Энергетиков, 5 (предмет торгов) в составе: ЛОТ № 1: незавершенное законсервир. кап. строение с инв. № 710/С-3795 (административно-бытовой корпус) пл. 1941,8 кв.м; незавершенное законсервир. кап. строение с инв. № 710/С-3797 (вспомогательный корпус) пл. 2776,3 кв.м; незавершенное законсервир. кап. строение с инв. № 710/С-3796 (производственный корпус) пл. 5386 кв.м; незавершенное законсервир. кап. строение с инв. № 710/С-3798 (заправка) пл. 87 кв.м; незавершенное кап. строение (санирующее сооружение литер 5Б) пл. 14,67 кв.м; незавершенное кап. строение (санирующее сооружение литер 4Б) пл. 14,78 кв.м; ограждение ж/бет. площадью 2244 кв.м с воротами металлическими площадью 12,6 кв.м; незавершенные строительные сооружения: покрытие бетонное пл. 2550 кв.м, резервуары установки пожаротушения пл. 32,5 кв.м, грязеуловители, внутриводоочные тепловые сети.

Table with columns: Продавец (собственник), Организатор торгов, Место проведения торгов и подачи документов, Начальная цена продажи, Номер расчетного счета для перечисления задатка, Площадь земельного участка, Условия продажи, Срок заключения договора купли-продажи, Срок и условия оплаты, Срок подачи документов, осмотра предмета торгов и внесения задатка.

Получить дополнительную информацию: о продаже имущества можно по адресу: г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54 или связавшись с нами по телефонам: 8 (0225) 52 08 45, 52 70 32, 8 (029) 654 79 06 в рабочие дни с 8.30 до 17.30.

Чаму Беларусь не абаранілі ад насешця наркатычных «бубак»?

Як дзейнічаць, калі ваша сям'я сутыкнулася з наркатыкамі? У краіне дзейнічае шэраг аўтарытэтных арганізацый, якія дапамагаюць і непарадзіць, і іх сьвякам.


Таксама прапануем звязацца з прадстаўнікамі РГА «Маці супраць наркатыкаў», якія падкажуць, як вырашыць праблему. Тэлефоны арганізацый: (017) 293 07 59, (017) 210 07 07, +375 29 677 21 85.

Пра «бубкі», падмалялася пытанне, каб увогле забараніць продаж насення маку. Пакуль дазвол на гэта мы прапаноўвалі толькі Дэпартаменту па лхлебнабучальных вырабах Міністэрства сельскай гаспадаркі. Яны маюць канкрэтныя пастаўшчыкоў, якія, у сваю чаргу, прывозяць вельмі «чысты» харчовы мак. Але прапавоны не прайшлі...

Што спрыяе «бубачнай» наркаманіі? Асобнай структуры па наркакантролі ў нас няма, хоць такія спецыяльныя падраздзяленні даўно створаныя ў суседніх краінах.

Як уратаваць Беларусь ад наркатычнага насення? Калі дадаць да колькасці беларускіх наркаскажыёў нашых алакаголікаў (іх толькі на афіцыйным уліку болей за 180 тысяч чалавек, Іх разуменьне, бары і наркаскажыёў у сотні разоў болей.

Пра беларускае заканадаўства асобная гутарка. Маку заваозіць у краіну колькі хочаш — з Чэхіі, Польшчы, Расіі, Украіны. Прытым на увоз насення не трэба ніякіх спе-



Так выглядаюць паўлегальныя «бубкі»...

цыяльныя ліцэнзій. Дазваляе гэта дзейнасці — ва-зі колькі хочаш, хоць «бубкі», хоць мак харчова-вы.

Зашіць гадоў, пакуль наркабароны садзяць на іголку беларускую моладзь з дапамогай «бубак», ніводзін такі пастаўшчык не быў арыштаваны. Акрамя таго, аб'ём паставак наркатычных «бубак» невядомыя, пра гэта можна толькі здагадвацца.

У МУС спрабавалі завесці некалькі крывамаляных спраў за кантрабанду «бубак». Але заканадаўства пакуль працуе так, што доказваць злчынства амаль немагчыма. Крывамаляныя справы збіраюцца прыпынкі.

Усе ведаюць, што насенне маку выкарыстоўваецца як капусла для пастаўкі опію, што кілаграм нармальнага харчовага маку не можа каштаваць 120.000, 150.000 і 200.000 беларускіх рублёў.

Але прызваць такое насенне наркатыкам не спяшуча. Я звартаўся ў разнастайныя ведамствы, якія маюць дачыненне да рынку, да паставак «маку». І паўсюль кажуць, што пра праблему «бубак» нічога не чулі.

У гэты ж час наркатык, як ужо пісалася, займае топ-рады ў справе наркатызацыі Беларусі. Падчас падрыхтоўкі гэтага матэрыялу я не раз чуў пра існаванне «макавага лобі». Але пра канкрэтныя факты я не ведаваў. Мая журналісцкая справа — паказаць сітуацыю, а не выводзіць тых ці іншых людзей на чыстую ваду.

Мяркую, выявіць, ці канкрэтна спрыяе макам баронам увозіць «бубкі» ў Беларусь, нескладана. Яшчэ адно меркаванне: некаторыя чыноўнікі праўляюць банальна лёгкадумчаскі і недасведчаныя пытанні з ігнораваннем трагічных наступстваў.

Як уратаваць Беларусь ад наркатычнага насення? Калі дадаць да колькасці беларускіх наркаскажыёў нашых алакаголікаў (іх толькі на афіцыйным уліку болей за 180 тысяч чалавек, Іх разуменьне, бары і наркаскажыёў у сотні разоў болей.

Пра беларускае заканадаўства асобная гутарка. Маку заваозіць у краіну колькі хочаш — з Чэхіі, Польшчы, Расіі, Украіны. Прытым на увоз насення не трэба ніякіх спе-

Інфармацыя о проведении аукциона без условий по продаже имущества, обращенного в доход государства

Table with columns: Адрес объекта и его наименование, Продавец, Организатор аукциона, Сумма задатка, Порядок оплаты, Документы, представляемые для участия в аукционе, Конечный срок и адрес приема заявок, Дата, время и место аукциона.